

983-7

ПРАЦЫ
КАФЕДРЫ
СУЧАСНай БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

ВЫПУСК 4

ДЛЯ 75-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ
ПЕДАГАГА САРА ЛЕАНІДА ІВАНАВІЧА БУРАКА

Мінск
Рівні
2005



УДК 483.2(06)
ББК 81.2Беи.я43
II 70

Зборнік навуковых прац заснаваны ў 2001 г.

Рэдакцыйная калегія:

*А.Я. Міхневіч (адк. рэд.), З.І. Бадзевіч (нам. адк. рэд.),
Ж.Я. Белакурская, С.А. Важнік, У.І. Куліковіч,
В.П. Красней, А.А. Лукашанец, В.М. Ляшук, А.І. Падлужны,
М.Р. Прыгодзіч, А.А. Радзевіч, Т.Р. Рамза, І.І. Савіцкая,
Г.К. Чахоўскі, В.Я. Шкілёнак, С.М. Якуба*

П 70

Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 4: Да
75-годдзя з дня нараджэння прафесара Л.І. Бурака / Пад рэд.
А.Я. Міхневіча. – Мн.: РІВШ, 2005. – 210 с.
ISBN 985-6741-48-3


Чарговы выпуск “Працы кафедры сучаснай беларускай мовы”
прывечаны 75-годдзю з дня нараджэння Леаніда Іванавіча Бурака – відомага
беларускага навукоўцы, прафесара, доктара філалагічных наукаў. Традыцыйна
ў зборніку змяшчаюцца розна-тэматычныя даследаванні, супрацоўнікаў
кафедры, яе аспірантаў, студэнтаў філала-гічнага факультета, выкананыя ў
2004–2005 гг.

УДК 483.2(06)
ББК 81.2Беи.я43

ISBN 985-6741-48-3

© БДУ, 2005

**Да 75-годдзя з дня нараджэння
прафесара Леаніда Іванавіча БУРАКА**



лучэння падобных кампанентаў тлумачыца тым, што прэдыцыруючую пару складаюць факультатыўныя кампаненты прапазіцыі: *Пад та́кім агнём немагчыма нават і па-пластунску* (В. Быкаў). Фарміраванне падобных семантычных функцый магчыма толькі ў аднастайных сказах з трохкампанентнай структурай. Прычым адзін з кампанентаў нульавы, а два іншыя факультатыўныя. Аднак, нягледзячы на факультатыўныя харктар названых кампанентаў, колькасць іх з'яўляеца ластатковай для фарміравання прапазіцыі перамяшчэння.

28. Адносіны прэдыцыравання каузатыў – лакатыў (Caus – Loc)

Адносіны прэдыцыравання каузатыў – лакатыў магчымы таксама ў трохкампанентным эліптычным сказе. У якасці прэдыцыруемага кампанента выступае каузальны сірканстант і ўказвае на прычыну, прэдыцыруючы кампанент указвае на лакалізаванасць нейтралізаванага дзеяння ў просторы: *Ад позірку майго – у бессмяротнасць* (Р. Баравікова). Неабходна адзначыць, што як каузатыў, так і лакатыў з'яўляюцца факультатыўнікампанентамі.

29. Адносіны прэдыцыравання каагенс – лакатыў (Caag – Loc)

Адносіны прэдыцыравання каагенс – лакатыў рэалізујуць прапазіцыю сумеснага дзеяння: ...*Зрабёнак – у строй?* (В. Быкаў). Характэрнай асаблівасцю такіх сказаў з'яўляеца адсутнасць агенса. У падобных канструкцыях каагенс змяшчае семантыку нейтралізаванага агенса і катэгорыяльнага прэдыката, а лакатыў выконвае функцыю прэдыцыруючага кампанента і адначасова з'яўляеца семантычным спецыфікатарам эліпсованага дзеяслова.

Як бачна, у эліптычных сказах пропуск дзеяслова нейтралізуе адносіны першаснага прэдыцыравання *суб'ект – прэдыкат*. Па прычыне нейтралізацыі прэдыката ў эліптычным сказе фарміруючы адносіны другаснага прэдыцыравання, у якія могуць уступаць любыя кампаненты семантычнай структуры. Характэр прэдыцыравання і прэдыцыруючай дамінанты вызначае пазіцыю нульлога дзеяслова: яна з'яўляеца "мсцом", якая падзяляе сказ на прэдыцыруемы і прэдыцыруючыя комплексы. Прычым нейтралізаваны дзеяслово адносіща да прэдыцыруемага комплексу, а ролю прэдыцыруючага кампанента выконвае актуалізаваны кампанент, які можа належаць як да актантаў, так і сірканстантаў.

Літаратура

- Бакаренко С.Г. Отличие двухсоставных предложений от эллиптических // Лингвистические дисциплины на факультете русского языка и литературы: Материалы семинара рус. языка пед. ин-тов; Отв. ред. Н.Н. Прокопович. – М., 1973. С. 142–149.
- Бархударов Л.С. К вопросу о поверхностной и глубинной структуре предложения // Вопр. языкоznания. 1973. № 3. С. 50–61.
- Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. – М.: Наука, 1966. 195 с.
- Боярченко Э.П. Сочетаемость слов и синтаксическая структура неполного предложения // Способы и средства связи языковых единиц в тексте: Сб. науч. тр. / Кур. гос. пед. ин-т; Отв. ред. Э.П. Боярченко. Курск, 1986. С. 12–24.

- Бурак Л.І. Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс. Пунктуацыя. – Мін.: Універсітэцкае, 1987. 320 с.
- Дикирёва С.С. Анафористический эллипсис в аспекте анализа // Лингвистические проблемы функционального моделирования речевой деятельности. – Л.: ЛГУ, 1982. Вып. 5. С. 85–103.
- Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса современного русского языка. – М.: Наука, 1973. 351 с.
- Сорокина Е.Н. Об использовании эллипсиса для повышения информативности научно-гуманитарного текста // Вопросы русского языкоznания. – Куйбышев: КГУ, 1983. 110 с.
- Шаднёва В.П. Функционально- pragmaticальный аспект неполноты синтаксических конструкций // Значение языковых единиц и категорий: Сб. науч. ст. / Таллин. пед. ин-т; Отв. ред. А.Я. Баулер. – Таллин, 1984. С. 36–43.

Н.У. Чайка

ТЫПЫ І СТРУКТУРА ПРАПАЗІЙНЫХ ЭЛІПТЫЧНЫХ СКАЗАЎ

Эліптычныя канструкцыі ў беларускай мове здольны ўтвараць пэўную аблежаваную колькасць драпаціцый. Дыктумны змест у эліптычнага сказа фарміруеца пры дапамозе сінтонічных сродкаў – пераважна актантаў і сірканстантаў, якія і танкрайзуюць семантыку апушчанага дзеяслова. Тып прапазіцыі эліптычнага сказа залежыць ад семантыкі прэдыката і ўключает актанты і сірканстант. Наводле семантыкі эліптычныя сказы падзяляюцца на два класы – эліптычныя сказы з дынамічнай прапазіцыяй і эліптычныя сказы са стагацай прапазіцыяй.

1. Эліптычныя канструкцыі з прапазіцыяй дынамічнай лакалізацыі

Самую шматлікую групу гэтага класа складаюць эліптычныя сказы з *прапазіціяй перамяшчэння ў просторы*. Названыя канструкцыі ўтвараюць семантыку перамяшчэння ў просторы з абавязковай лакалізацыяй гэтага руху або з указаннем на кірунок руху, або без указання на яго. Абавязковая лакалізацыя дынамікі перамяшчэння выкліканы спецыфікай эліптычнага сказа – пропускам дзеяслова. У такім выпадку адзіннымі сродкамі спецыфікацыі семантыкі эліптычнага сказа з'яўляеца актант і сірканстант. Такім чынам, семантычная структура эліптычнага сказа павінна ўключчаць як мінімум трох кампаненты: эліпсованы дзеяслоў, актант і сірканстант (або другі актант). Менавіта такая колькасць семантычных кампанентаў і дазваляе рэалізаваць закладzonую глыбінную семантыку сказа.

1.1. Трохкампанентная мадэлі эліптычных сказаў і заморфнай структуры

У эліптычных сказах са значэннем перамяшчэння ў просторы сустракаеца трохкампанентная кампазіцыйная элементаў, якая ўключает эліпсованы дзеяслоў, першы актант і сірканстант (*AarDir*): $A_1 \leftarrow \emptyset \rightarrow S$.

Актант называе суб'ект перамяшчэння: часцей за ўсё гэта асона, Радзей – прадмет. Сірканстант называе лакалізацыю перамяшчэння. Прычым лакалізацыя перамяшчэння можа быць як з указаннем на накірунок перамяшчэння, так і без указання на яго. Прапазіцыю дынамічнай прэдыкациі ў

такіх сказах утвараюць сірканстанты. Сірканстанты са значэннем дынамічнай лакалізацыі ўказываюць на кірунак перамяшчэння і прадвызначаюць (на аснове адваротнай валентнасці) семантычную спалучальнасць з прэдыкатамі класа перамяшчэння.

У беларускай мове мадэль $A_1 \leftarrow \emptyset \rightarrow S_1$ можа рэалізавацца ў вялікай колькасці схем. У функцыі першага актанта можа выступаць назоўнік у назоўным склоне, а ў функцыі сірканстанта – назоўнік у вінавальнym склоне з прыназоўнікам. У такім выпадку эліптычны сказ уяўляе сабой рэалізацыю трохкампанентнай мадэлі сказа $N_n \circ N_a$: *Ну, што яи чэ трэба было патіць!*. *Сама здабыча – прама ў кішэню* (В. Быкаў); *Галгоўскі – у горад свой родны, Падгол – у любімы калгас* (П. Броўка).

Прапазіцыя дынамічнай лакалізацыі найболыш выразна праяўляецца ў сірканстантах, выражаных назоўнікамі з прыназоўнікамі, якія ўказываюць на канечны пункт перамяшчэння суб'екта ў прасторы. У беларускай мове названы сірканстант можа выражанца назоўнікам у форме вінавальнага склону з прыназоўнікам на, і ў гэтым выпадку эліптычны сказ рэалізуецца ў схеме $N_n \circ$ на N_a : *Сава – на самую вярышыню, найярчайшую з нябесаў зорку* (М. Танк); *Я за тое, каб вораг З пацалункамі не лез, – Хай ён там застасецца ўчора: Злая сіла – на ўёмы лес* (В. Зуёнак).

Актанты прапазіцыі перамяшчэння могуць набываць іншыя напаўненне: яны могуць быць выражаны асабовымі займеннікамі ў форме назоўнага склону з прыназоўнікам у. У гэтым выпадку эліптычная рэалізацыя трохкампанентнай структуры будзе наступнай Pron Pers \circ у N_a : – *Добра, добра. Зараз... А ты хіба – у каморку?* (І. Мележ); – *Я – у атрад, а ты ж, мабыць, да немцаў хочаш?* – *сказаў Войцік і сцюдзёнымі вачамі ўсташвіся ў Сушчэню* (В. Быкаў); – *Ты вось што... Вядзі ўсіх прама. А я – у батальён* (В. Быкаў). Падобныя сказы часцей за ўсё ўжываныя ў рэпліках дыялога. Суб'ект перамяшчэння звычайна ўказвае на свой канечны пункт перамяшчэння (2, 3) або прызначае гэты пункт іншаму суб'екту (1). У на званых сказах для фарміравання прапазіцыі перамяшчэння могуць ужывацца часціцы або ўводныя слова: *Ты лепши – у тыл* (В. Быкаў); *Я мабыць, у ланцуց* (В. Быкаў).

Сірканстант, які ўказвае на канечны пункт перамяшчэння, у эліптычных сказах можа быць выражаны назоўнікам у форме вінавальнага склону з прыназоўнікам на, і ў гэтым выпадку эліптычны сказ будзе рэалізаванца ў схеме Pron Pers \circ на N_a : *Я лепши – на закл. Гакуль лаўкі не занялі* (В. Быкаў); *Я на гарышчу! – адразу сагнаўшы смешку, сказала Марыя* (В. Быкаў); *А куды іх насе. Ажно курыць пясок. – Ды на выстаўку ўсе – У Чырвон-Гарадок* (П. Броўка).

Сірканстанты дынамічнай лакалізацыі суб'екта (як складаючыя дынамічнай прэдыкацыі) у прыведзеных сказах выступаюць адзінымі сродкамі утварэння прапазіцыі перамяшчэння ў прасторы. Выражанца названыя семантычныя кампаненты ў беларускай мове могуць і іншымі сродкамі:

суб'ект – асабовым займеннікам, сірканстант – назоўнікам у родным склоне з прыназоўнікам на. Пры такай кампацыі семантычных кампанентаў эліптычны сказ рэалізуецца ў схеме Pron Pers \circ да N_g : *Я – да ѥёткі, – ціха сагнаўшы смешку, сказала Марыя, хаваючы, аднак, вочы, і ён зразумеў: здарылася нешта кепскае* (В. Быкаў); *Ay, пусci! Я – да начальніцка!* (В. Быкаў); *Я – да гэтых куркулёў! Ну не!* (А. Дзялендзік).

Семантычны суб'ект у эліптычных сказах можа выражанца і азначальным займеннікам у функцыі асабовага: *A сам – да людзей* (Т. Бондар).

Сірканстант са значэннем пункта перамяшчэння можа выражанца асабовым займеннікам і абазначаць асобу, да якой накіроўваецца суб'ект. У такіх выпадках асoba змяшчае ў сабе адначасова рысы як сірканстанта, так і трэцяга актанта, аднак на семантычных узоруіні такія кампаненты абазначаюць кірунак перамяшчэння з укааннем канкрэтнага канечнага пункта. Сказы з названай семантыкай рэалізуюцца ў беларускай мове ў наступнай схеме Pron Pers_n \circ да Pron Pers_g: *Я – да цябе, Сушчэня – пасцюдзянельным гласам сказаў Бураў* (В. Быкаў), *Я – да Вас, Арыца Радзівонаўна. Па вашаму пісму* (А. Макаёнак), *– я вас, хлотцы* (К. Чорны).

Прапазіцыя перамяшчэння можа ўтварацца пры дапамозе лакатыўнага сірканстанта, які рэалізуецца формай назоўніка ў давальнym склоне з прыназоўнікам к, і у гэтым выпадку эліптычны сказ адпавядае схеме Pron Pers_n \circ к N_g : *A въ – к малатарні*. У гумно (І. Мележ); *Ну, я – к Чарнаштану* (В. Быкаў); бо $N_g \circ$ к Pron Pers_d: *Уладзімір Andrэевіч, к вам настаўніца, Лідзія Сяўёнавна* (А. Макаёнак).

Як бачыць, семантыка дынамічнага перамяшчэння ў эліптычным сказе фарміруецца пры дапамозе камбінаторнай актанта-сірканстантных структурных кампанентаў. Сірканстанты ў прыведзеных сказах называюць зыходны або канечны пункт перамяшчэння суб'екта, прычым рэалізующа як актанты, так і сірканстанты самымі рознымі граматычнымі формамі: займеннікамі і назоўнікамі ў назоўным склоне (першыя актанты), назоўнікамі або займеннікамі ва ўскосных склонах і прыслоўямі (сірканстанты).

Прапазіцыі дынамічнай лакалізацыі могуць уключанца ў свой склад сірканстанты, якія не ўказваюць на канечны пункт перамяшчэння. Дэнататам такога сказа з'яўляецца перамяшчэнне ў межах пэўнага арыенціра, і дэнататыўную сітуацыю складае напрамак кірунку пэўнага суб'екта адносна пэўнага аб'екта рэчаіснасці. Пазіцыя апушчанага дзеяслова ў эліптычных сказах з названым значэннем прадстаўлена класам дзеясловаў са значэннем *icci, рухацца, перамяшчца* ў неабходнай форме. Прапазіцыя перамяшчэння канчатковая фарміруецца пры дапамозе сірканстантаў лакатыўнага значэння – складаючых прэдыкацыйнай функцыі. Сірканстанты названых сказаў (Adv Dyn) рэалізууюцца ў беларускай мове ў вялікай колькасці форм. Чааста сустракаюцца эліптычныя сказы, у якіх Adv Dyn выражана прыслоўямі тыпу *насustrац*, якія ўказваюць на накірунак перамяшчэння, аднак не ўказваючы пры гэтым на канечны

пункт. Эліптычныя сказы з названым значэннем рэалізууюца ў беларускай мове ў схеме $N_a \otimes Adv\ Dyn$. *Дарога полем, Блізка лес. Насустрач – афіцэр СС* (П. Броўка); *A перад ім – яснее неба, A перад ім – машын гудкі. Насустрач – поле, поле з хлебам. Насустрач – дзеци, як званкі* (П. Броўка); *Нясцінна насустрач – касякі аблокаў і ўспамінаў* (Т. Бондар).

Прапазіцыя падобных сказаў пэўным чынам звязана з предыкацыйнай характарыстыкай прасторавага арыенціра, але канечны пункт у іх не ўказваецца.

Сустракаюца эліптычныя сказы, ў склад якіх уваходзяць сірканстанты з значэннем зыходнага пункта перамяшчэння: *A кулі, кулі – адусоль. Няма ратунку ім ад куль* (П. Броўка).

Асноўным значэннем $Adv\ Dyn$ у эліптычных сказах з'яўляецца семантыка перамяшчэння адносна пэўнага арыенціра. Сірканстант са значэннем арыенціра, адносна якога ажыццяўляецца перамяшчэнне, можа быць выражана назоўнікам з прыназоўшкім, эліптычны сказ пры гэтым рэалізуецца ў трохкампанентных схемах $N_n \otimes N_d$ або $N_n \otimes N_d: I$ *куля – наўздоўж цела* (В. Быкаў), $N_n \otimes N_d: I$ *абкружылі лес вакол, А бомбы з неба – Стонге дол* (П. Броўка).

Акалічнасць ($Adv\ Dyn$) у форме роднага склону можа спалучацца з іншымі прыназоўнікамі, і эліптычны сказ у такіх выпадках рэалізуецца ў схемах $N_n \otimes N_d$ або $Pron\ Pers \otimes Adv\ Dyn$: *A Віктар што – з вайны? – здзівілася Сцяпаніда* (В. Быкаў); *Я – ад Волкава, – ціха сказаў мужчына і змоўк, чакаючы адказу* (В. Быкаў).

Эліптычныя сказы дынамічнай предыкацыі могуць змяшчаць акалічнасць ($Adv\ Dyn$) са значэннем прасторавага арыенціра, межы якога пераадольваюца ў працэсе перамяшчэння. Эліптычны сказ у гэтым выпадку адпавядае схеме $Pron\ Pers \otimes Adv\ Dyn$: *Ты – па верху. А я ў нізе. Пальши, а я знізу падпалио* (В. Быкаў).

Прапазіцыя перамяшчэння ў беларускай мове таксама рэалізуецца ў эліптычных сказах, якія адпавядаюць схемам $Pron\ Pers_n \otimes Pron\ Pers_g$, $Pron\ Pers_n \otimes Pron\ Pers_b$, $Pron\ Pers_g \otimes N_1$: *А ты – за мной. Па маіх глядах трymай. Тут нямнога ўжко, – сказаў зводдаль Рыбак...* (В. Быкаў), *Я – за вамі, сэр* (А. Макаёнак); *Не хачу дамоў. Я – з цэзарам* (А. Макаёнак).

Такім чынам у эліптычных сказах прапазіцыйнае значэнне перамяшчэння фарміруецца пры дапамозе актантаў і сірканстантаў. Вядучая роля сірканстантаў выяўляецца ў тым, што менавіта яны фарміруюць предыкацыю сказа на аснове адваротнай валентнасці. Дзякуючы сірканстантам у такіх сказах яскрава прайяўляецца семантыка перамяшчэння.

Прапазіцыя дынамічнай лакалізацыі сустракаецца і ў эліптычных сказах, пабудаваных у форме пытання. Сірканстанты ў названых канструкцыях выконваюць семантычную функцыю дынамічнага лакалізатора і выражаюць прыслоўнымі займеннікамі, актанты выражаюцца асабовымі займеннікамі і сказ адпавядае наступнай схеме $Pron\ Pers \otimes Pron\ Adv$: *Ты куды?*

– *перапыніла яе мачыха* (І. Мележ); *Ты куды ето?* (І. Мележ); *Адкуль вы? Куды?* (А. Куляшоў); *Яўхім! – павысіў голас стары корч.* – *Пасля паўзы ён запытаў строга:* – *Куды ты?* (І. Мележ); *А вы куды?* (В. Быкаў); *Даўно не бачыліся Сцяпаніда, куды ж ты, як мaeшся?* (В. Быкаў).

Прапазіцыя дынамічнага перамяшчэння можа мець у сваім складзе сірканстант з тэмпаральна-якасным значэннем. У падобных сказах прапазіцыя перамяшчэння ўключае эліптычны дзеяслou і сірканстант і рэалізуецца ў схемах $Pron\ Pers \otimes Adv\ Temp\ Qnal$: *Ты сядай во! Я – зараз, – кінуў мне Ткачук* (В. Быкаў); *Я – міgam. На адной назе* (А. Макаёнак); *А ну пачакай. Я зараз* (В. Быкаў); *Вы пабудзьце, а я зараз* (А. Макаёнак); *Я хутка. Ты пасядзі тут, – сказаў ён Цімошкі* у (В. Быкаў); *Ты пабудзь, а я на хвілінку* (В. Быкаў).

Сірканстанты ў падобных сказах характарызуюць перамяшчэнне не толькі паводле працягласці, але і паводле спосабу перамяшчэння ў прасторы.

Прапазіцыя перамяшчэння ў прасторы можа ўключаць таксама сірканстант спосабу дзеяння, які характарызуе эліпсованы дзеяслou у якасціх адносінах. Эліптычны сказ у такіх сказах рэалізуецца ў схеме $N_n \otimes Adv\ Qnal$ або $Pron\ Pers \otimes Adv\ Qnal$: *А немцы, немцы – сургунём. Ён палівае іх агнём* (П. Броўка), *Я – пехатой, – узрадаваўся ён, што гэтая вуліца была не так далёка, як чму здавалася стачатку* (В. Быкаў); *Мы – градою, узмежжам – ішо азай нехта* (Т. Бондар); *Усе птушкі – чарадой... Усе – дамоў...* *Нескіта ж ён у вырай* (Т. Бондар).

1.1. Трохкампанентныя эліптычныя сказы неізаморфнай структуры

Эліптычныя канструкцыі адпавядаюць мадэлі $A_3 \leftarrow \emptyset \rightarrow S$. У падобных сказах са значэннем перамяшчэння ў прасторы могуць адбывацца якасныя змены ў сістэме актантаў. Першы актант можа трансфармавацца ў другі або трэці актант. Пры такай лінгвістyczнай аперацыі семантыка сказа застаецца адпаведнай предыкату, аднак структурныя змены адбываюцца: сказ становіща аднасастаўным. Колькасць прапазіцыянальных кампанентаў у падобных сказах не мяняецца, а эліптычныя сказы рэалізууюцца ў схемах: $Pron\ Pers_g \otimes Adv\ Loc$ або $N_g \otimes Adv\ Loc$: *Vасіль раптам спалохана, неяк па-дзіцячы запытаў: – Куды ето мяне?* (І. Мележ); *Vасілёчак, каласочак, сынку мой...* *Куды ж цібе, за што ж цябе, за якія грахі дзяцінчука маю?* (І. Мележ); *Л бабу куды?* У *вуглавую?* (В. Быкаў). Прапазіцыя перамяшчэння ў прасторы ў падобных сказах складаецца з такіх предыкатуных складаючых, як трэці актант і сірканстант. Трэці актант, выражаны назоўнікам або асабовым займеннікам у родным склоне, прадвызначае эліпсованы дзеяслou са значэннем актыўнага дзеяння ў функцыі галоўнага члена няпэўна-асабовага сказа.

Аднасастаўныя мадэлі эліптычных сказаў могуць рэалізавацца ў форме інфінітэўнага або пэўна-асабовага сказа. У такім выпадку трохкампанент-

ная мадэль сказа рэалізуецца ў схемах Pron Pers_d ø Adv Dyn або Pron Pers_g к N_d: *— А вам далёка?* (В. Быкаў); *А яго — к нам?* (І. Мележ).

Прыведзеныя вышэй сказы ілюструюць адну з магчымых рэалізацый прапазіцыі перамяшчэння ў трохкампанентных мадэлях у беларускай мове. Прычым структурна-семантычная рэалізацыя названых сказаў характарызуецца разнастайнасцю. У трохкампанентных эліптычных сказах можа апушкацца частка галоўнага члена, якая нясе лексічнае значэнне, а эліптычна выражаецца частка, якая змяшчае граматычныя паказыкі апушчанага дзеяслова: мадальнасць, час, фазінасць і іншыя. Пропазіцыя перамяшчэння ў прасторы ў гэтым выпадку складаецца з мадальнага дзеяслова, сірканстанта, выражанага назоўнікам або займеннікам ва ўскосным склоне з прыназоўнікамі або без іх, і сказы адпавядываюць схемам N_a трэба я на N_a або Можна ø да Pron Pers_g: *— Можна да вас, хазяй?* Трошкі абагрэчу? (В. Быкаў); *— На покуць трэба юбіляру!* — напомніў Лёкса Тамашу (Н. Гілевіч).

Як бачна, пропазіцыя перамяшчэння ў прасторы ўласціва эліптычным сказам як двухсастаўным, так і аднасастаўным. Гэта пацвярджае думку пра тое, што колькасць саставаў у сказе — з'ява паверхневай структуры сказа. Глыбінна семантыка перамяшчэння можа рэалізувацца ў любых канструкцыях. Якасць актантаў залежыць ад пэўных граматычных асаблівасцей дзеяслова. Гэтыя асаблівасці і ўпілываюць на характар актантаў, а форма апушчанага дзеяслова і прадвызначае іх якасць, а рухомы характар актантаў дазваляе ім трансфармавацца ў залежнасці ад характару предыкацый: *Юбілярка — на покуць* (A₁ ø S), *юбілярку — на покуць* (A₂ ø S), *з юбіляркай — на покуць* (A₃ ø S).

1.3. Чатырохкампанентныя мадэлі эліптычных сказаў і заморфнай структуры

Эліптычныя сказы са значэннем перамяшчэння могуць уключачы большую колькасць кампанентаў. Структура прапазіцыі можа паширацца за кошт актантаў або сірканстантаў, якія канкрэтызуюць семантыку перамяшчэння. Кампазіцыя прапазітыўных элементаў можа быць рознай. Акрамя сірканстанта, які ўказвае на накірунак перамяшчэння, у эліптычных сказ можа ўводзіцца сірканстант спосабу дзеяння. Эліптычны сказ у такім выпадку адпавядае чатырохкампанентнай семантычнай мадэлі С, якая ў



беларускай мове можа рэалізувацца ў схемах N_a ø Adv Qnal на N_a або Pron Pers ø Adv Qnal на N^a: *I раптам лёгкі ценъ — на величнасць учёса* (Р. Баравікова); *Птушка патрываожаная Свічча, і настылі з рапты* кусты, Я хутчэй — на ціхае гарышча, дзе схаваны даунія лісты (Р. Баравікова); *А ён гэтак рашуча — проста на ix* (В. Быкаў). Структурна-семантычнай ізаморфнасць сказаў дазваляе ў поўнай меры рэалізуваць імклівітна выражанае значэнне перамяшчэння. Кампазіцыя

пропазіцыйных кампанентаў мяніяеца ў залежнасці ад форм выражэння сірканстанта. Таму эліптычны сказ можа рэалізувацца ў схемах N_a ø Adv Qnal з N^a: *I міны скрэзъ з бакоў усіх* (П. Броўка); *Немцы з лесу ланцугом* (А. Дудараў);

N_a ø Adv Qnal Adv Qnal: *Хлотцы ўзялі здабытак свой, Ды раптам кулі чарадой* (П. Броўка);

Pron Pers ø у N_g Adv Qnal: *Бабуля! Ідзі кіпяці шпрыц, а я міgam у аптэку* (А. Макаёнак); *Вы ўсе разам у лес?* (І. Мележ);

N_n ø Adv Qnal на N_i: *Гарачым агнём неспакойнай кроў па пружкіх жылах* (А. Куляшоў);

Па ø N_i праз N_g: *Глянуў, усё расце, буле, агуркі па тапарышчу, памідоры па гарыку. А праз гэтu* ~~рыгу~~ *сосць гусеніцамі — магістраль* (М. Матукоўскі).

Ізаморфнасць структуры эліптычных сказаў у дадзеным выпадку прадвізывае ўтварэнне прапазіцыі перамяшчэння тыповымі сродкамі.

Акрамя акалічнасці м СЦ, пропазіцыя перамяшчэння можа ўключаць сірканстант са значэннем м СЧ. Кампазіцыя прапазіцыйных кампанентаў рэалізуеца ў схеме да N_g ø Adv Fin: *Ды бунтуе цікаўнасць: А што пад шыльдай “футурум”?* *Ца суседа на каву — уніз ці на верхатуру* (В. Зуёнак). Спецыфічнай рысай сірканстанта мэты (Adv Fin) з'яўляецца магчымасць спалучачца з прэцікатамі як статычнай характарызацыі, так і дынамічнай характарызацыі. Аднак сінтаксічныя функцыі названых сірканстантаў звязаныя з сінтаксічнымі кампанентамі і характарызуюцца зместавай азначыннасцю.

Шырока спалучальныя магчымасці дзеяслова са значэннем перамяшчэння дазваляюць пашираць структуру сінтаксічнай адзінкі.

У эліптычных сказах са значэннем руху можа ўводзіцца сірканстант са значэннем часу. Пропазіційны суб'ект у падобных сказах называе асобу або прадмет, які ажыццяўляе перамяшчэнне. Пропазіційная тэмпаральнасць такіх сказаў звычайна ўказвае на некаторыя адценні дынамічнай працэсуальнасці аб'екта. Гэта можа быць дынамічная працэсуальнасць, якая паўтараеца пастаянна або перыядычна. Сірканстант са значэннем часу (S Temp) можа выражацца або прыслоўем, або назоўнікам з прыназоўнікам. Такім чынам пропазіцыя перамяшчэння пашираецца за кошт уядзення факультатыўных кампанентаў, якія канкрэтызуюць семантыку сказа. *А думы — ў горы. Знаў і зноў* (П. Броўка).

У эліптычных сказах актант можа ўключачы два і больш кампаненты. У склад пропазіційнага актанта можа ўваходзіць каагенс, які разам з суб'ектам можа выконваць сумеснае дзеянне або перамяшчэнне. *Дзень кожны я з стадам — слуды, на балота* (З. Бядуля). Павелічэнне колькасці актантных кампанентаў канкрэтызуе пропазіційную семантыку, што вельмі важна для эліптычных сказаў, у якіх дзеяслово апушчаны, а семантыка эліпсанага дзеяслова зводзіцца да семантычнага модуля. Каагенс у

эліптычных сказах можа ўпłyваць на фарміраванне функцыі прэдыката, на якой і базіруеца прапазіцыйная семантыка:

- Ён жа ўсё па начах то з дзеўкай, то шчэ з кім!
- Шчэ невядома, ты з кім (І. Мележ).

Аналагічнай з'яўляеца сінтаксічная структура прапазіцыі з сірканстантамі, якія абазначаюць пэўны адрэзак часу. Факультатыўныя сірканстанты ў гэтым выпадку змяшчаюць колькасны аспект часу. *Вы на доўга да нас?* (В. Быкаў); *А вы - надоўга ў родны дом?* (Н. Гілевіч); *Я сёння - нікуды* (А. Макаёнак); - *Так-так! А калі назад? - Я назаўсёды слуды* (А. Макаёнак). Парпазіцыйная семантыка перамяшчэння ў дадзеных сказах фарміруеца пры дапамозе першага актанта суб'ектнага значэння (A_1), сірканстанта месца (S_{Dir}) і сірканстанта часу (S_{Temp}). Менавіта такая канфігурацыя сэнсавых элементаў і робіць магчымым рэалізацыю прапазіцыйную семантыку перамяшчэння ў эліптычным сказе. Спалучэнне Adv_{Dir} з дзеясловам перамяшчэння з'яўляеца асноўнай заканамернасцю ўтварэння прапазіцыйной семантыкі перамяшчэння з дынамічнай лакалізацыяй. Дзякуючы названай канфігурацыі сэнсавых элементаў значэнне руху можа выражацца і “бездзеяслоўным” способам. Аднак нават эліпсованы дзеяслου захоўвае сваю семантычную функцыю і, больш таго, усе граматычныя значэнні і формы.

Пропазіцыя дынамічнай лакалізацыі можа змяшчаць сірканстант часу (S_{Temp}), які ўказвае на канкрэтны час ажыццяўлення працэсу. Названыя сірканстанты звычайна выражаютца прыслоўямі часу, а эліптычны сказ пры гэтым рэалізуеца ў схеме $N_a \otimes Adv_{Dir} Adv_{Temp}$: *Дзед, а куды ты пасля вайны?* (А. Дудараў); *Тады Войцік ураз апрытомней і, прыгнуўшыся, кінуўся за хвою, а пасля - па ўзлеску далей* (В. Быкаў); *Як дачулася, што ты ўладу такую займеў, у тую ж жывіну я - слуды* (А. Макаёнак); *Вось пераначум, а заўтра ўсіх параненых - у тыы* (В. Быкаў); *Будзе што поглядзець. Ёсьць нямала навін. Я - з Чырвон-Градка, можса, сорак хвільні* (П. Броўка).

Факультатыўны сірканстант з часовым значэннем уносіць пэўную дакладнасць у тэмпаральную характеристыку працэсу, аднак дамінуючай ролі тут застаецца за сірканстантам месца (S_{Dir}), які “фарміруе” названую семантыку эліптычнага сказа.

У прыведзеных прыкладах элементарныя прапазіцыі ўтвараюцца тыповымі (марфалагізаванымі) сродкамі: суб'ект дзеяння - наўнікам або зайненнікам у назоўным склоне, сірканстанты месца і часу (S_{Dir} , S_{Temp}) прыслоўямі або назоўнікамі ва ўскосных склонах. Гэта дае падставы адносіць аналізуемыя эліптычныя сказы з прапазіцыйай перамяшчэння да ізаморфных структур, у якіх актанты і сірканстанты выконваюць “сваю” прапазіцыйную ролю.

Нярэдка можна назіраць увядзенне ў семантычную структуру эліптычнага сказа сірканстанта часу, які ўказвае на канкрэтны час ажыццяўлення працэсу: *Праз некалькі дзён мы - на Волзе* (А. Макаёнак); *Яна - на ганак праз імгненне*, *А там - на вулку наўздағон* (Н. Гілевіч).

Пропазіцыйная семантыка ў прыведзеных прыкладах рэалізуеца ў ізаморфнай структуры канфігурацыяй актантаў і сірканстантаў з тыповымі семантычнымі ролямі. Структура прапазіцыі са значэннем перамяшчэння можа пашырацца за кошт іншых актантаў і сірканстантаў. У структуру прапазіцыі можа ўводзіцца каагенс, які ўказвае на асобу, якая ажыццяўляе перамяшчэнне разам з агенсам: *Ну, пакуль, А я з партограм - У брыгады да касцю* (П. Броўка).

Факультатыўны кампанент суб'ектнага тыпу канкрэтыве пропазіцыйную семантыку эліптычнага сказа, сам эліптычны сказ характарызуеца ізаморфіасцю, а актантна-сірканстантны комплекс выконвае тыповую сінтаксічную функцыю. Падсноңя эліптычныя сказы звычайна рэалізујуцца ў схемах N_b ($Pronn$) $\circ N_g$ або N_g .

У структуру прапазіцыі перамяшчэння могуць уводзіцца сірканстанты, якія абазначаюць напрамок перамяшчэння ад пачатковага да канечнага пункта. Эліптычныя сказы, такія тыпу звычайна рэалізујуцца ў схемах N_b ($Pronn$) $\circ N_g$ або $N_g \circ N_a$: *Мы з начы глухой - у вечны свой світанак, у нечыя нябесныя палі* (Р. Баравікова); $N_b \circ N_g$ або $N_g \circ N_a$: *Прабег шарак, узніяўшы хруст, Прачніўшыся асень*; *Птушины піск - з куста на куст*. *Бы спудзіў хто жаўну* (П. Броўка); *З N_g або N_a знатоўпу - у N_g або N_a* . Безданаможна (Т. Бондаг); $N_b \circ N_g \circ N_a$ праз N_a і ў N_a : *Ад рэчкі мы цераз поле і ў лес* (Т. Бонлар). Сірканстанты ў эліптычных сказах у большай ступені, чым іншыя, якія падтрымлююць пропазіцыйную семантыку сказа. Пры пропусках дзеяслова часткова ролю прэдыката выконваюць эліптычна выражавыя розныя віды сірканстантаў (Adv_{Dir} , Adv_{Dyn} , Adv_{Temp} , Adv_{Qnal} і іншыя). Пропазіцийная семантыка перамяшчэння можа ўтварацца камбінацыяй сірканстантаў са значэннем указання на пункт перамяшчэння (Adv_{Dir}) і без указання на пункт перамяшчэння (Adv_{Dyn}). Прычым формы выражэння сірканстантаў могуць быць самымі рознымі: *Чытальная зала. Акно. І холад пустога перона. Снягоў галашэнне. Яно - за мною ў дзвёры вагона* (Л. Дранько-Майсюк).

Структура прапазіцыі можа пашырацца за кошт пацыенса. У такіх сказах перамяшчэнне ўспрымаецца як пажаданы працэс, ажыццяўляемы суб'ектам у дачыненні да пацыенса (актанта аб'ектнага тыпу). *Сакратар мяне да вас* (А. Макаёнак); *Сучэня, ты мяне ў Зубраўку, - скрыгланочы ад болю зубамі, сказаў Бураў* (В. Быкаў); *Яны нас - на могілкі, - цёпніў плячыма Зыль. - А можса, у кар'ер* (В. Быкаў).


Структура прапазіцыі ў сказах змяшчае актыўны суб'ект, які ажыццяўляе перамяшчэнне ў просторы пацыенса. Асаблівасцю такіх сказаў з'яўляеца адценне ірэальнай мадальнасці, пры якім суб'ект перамяшчэння трансфармуеца ў пацыенса.

1.4. Чатырохкампанентныя мадэлі эліптычных сказаў неізаморфнай структуры


Прапазіцыя перамяшчэння можа рэалізавацца неізаморфнымі эліптычнымі канструкцыямі. У гэтым выпадку актанты выконваюць квазіролі, а сказ становіцца аднасастаўным. Сказы *Клаву лети бы ў вёску якую. Да бабы... (В. Быкаў); Як з хваробы я ачнуўся, Дзе ляжася? Адказны год! У Москву мяне на курсы камандзіраў – і на фронт (П. Броўка); Я ж кажу, пан афіцэр, загадана ўсім на картошку (В. Быкаў); Зрабіць я, канечне, нічога не могу... Мне трэба было з ім разам (А. Дудараў); Куды ж яму болей (В. Быкаў); А ім – далей, праз рэкі і праз сосны (Г. Бураўкін)* змяшчаюць актанты толькі другія і трэція. Суб'ектныя актанты ў аднасастаўных эліптычных сказах трансфармуюцца ў пацыенс, які ў структуры прапазіцыі адпавядае A_2 (Клаву, мяне) або A_3 (усім, мне, яму, ім). Трансфармацыя $A_1 \rightarrow A_2$, A_3 прадвызначае рэалізацыю гэтых кампанентаў у нетыповых сінтаксічных функцыях. Аналіз эліптычных сказаў з падобнай структурнай арганізацыяй дзеясловаў дае падставы сцвярджаць, што, актанты ақрамя функцыі суб'екта, ужываюцца ў ролі пацыенса, змяняючы пры гэтым граматычныя формы. Квазіроля пацыенса для актантаў суб'ектнага тыпу з'яўляецца харэкторнай для эліптычных сказаў у беларускай мове. У такіх сказах эліпсованы дзеясловоў мяняе значэнне стану (незалежны – залежны), прычым залежнымі кампанентамі (пацыенсам) становіцца першы актант. Неізаморфныя структуры ўжываюцца з мэтай утварэння прапазіцыі перамяшчэння суб'екта, якое ажыццяўляецца іншым суб'ектам або мяркуеца як пажаданае.

Калі парыўнаць актантна-сірканстантныя структуры ізаморфных (двухсастаўных) і неізаморфных (аднасастаўных сказаў), то можна ўбачыць, што іх колькасны склад не мяняецца:

Я – у Москву на курсы камандзіраў




У Москву мяне на курсы камандзіраў (П.Броўка)



Як бачна, у другім прыкладзе актант першы пераходзіць у актант другі, што ў беларускай мове адпавядае прастому дапаўненню а суб'ект рэалізуецца ў сваёй мадыфікацыі – пацыенсе. Адзінае, што ажыццяўляецца ў падобных сказах, – стан эліпсованага дзеяслова, і актыўны суб'ект пераходзіць у пасіўны пацыенс. Аднак прапазіцыйная сема 'ыка перамяшчэння дамінуе ў сказе. На аснове прааналізаванага ілюстрацыйнага матэрыялу можна зрабіць высьнову, што прапазіцыя перамяшчэння ў прасторы можа рэалізавацца як ізаморфнымі, так і неізаморфнымі эліптычнымі канструкцыямі.

1.5. Пяцікампанентныя мадэлі эліптычных сказаў ізаморфнай структуры

Структура прапазіцыі перамяшчэння ў эліптычным сказе можа змяшчаць пяць кампанентаў. У названых сказах структура прапазіцыі можа пашырацца за кошт як актантаў, так і сірканстантаў, якія харэтарызуюць перамяшчэнне. Пропазіцыя можа складацца з двух актантаў, двух сірканстантаў і эліпсованага дзеяслова, у такім выпадку эліптычны сказ адпавядае мадэлі



Мадэль можа рэалізавацца ў значнай колькасці схем, што залежыць ад якаснага складу актантаў і сірканстантаў. Продуктыўней у беларускай мове з'яўляецца рэалізацыя Pronn з $N_l \otimes Aa \otimes Dir \otimes Adv \otimes Temp$: *Дзень коўсны я з стадам сюды, на балота (З. Бядуля)*, прычым абавязковымі для ўтварэння прапазітыўнай семантыкі тут з'яўляюцца першы актант (Pron Pers_n) і сірканстант месца (Adv Dir). К татнія кампаненты – пацыенс, сірканстант часу – з'яўляюцца факультатыўнымі і толькі пашыраюць і ўдакладняюць структуру прапазіцыі. Пропазіцыя перамяшчэння можа пашырацца за кошт факультатыўнага сірканстанта месца (Adv Fin): *Я тут з дачкой на спраде (А. Макаёнок)*. Сказ будзе адпавядаць схеме Pron Pers_n $\otimes N_l \otimes Adv \otimes Fin$. Нярэдкімі з'яўлініцца выпадкі ўвядзення ў эліптычны сказ факультатыўных сірканстантаў з розным значэннем. Акрамя першага актанта (Λ) і сірканстанта месца (Adv Dir) у структуру прапазіцыі могуць уваходзіць сірканстанты часу, адзін з якіх указвае на пэўную суаднессенасць перамяшчэння з момантам гутаркі. У сказах *Цяпер мы цябе ў штаталь (В. Быкаў); Немы пасля ўсіх у яму (В. Быкаў)* наяўнасць пацыенса ўказвае на ўздеянне актыўнага суб'екта на пасіўны суб'ект, пры якім актыўны суб'ект „перамяшчае“ ў прасторы пацыенс. Прыведзены пяцікампанентны эліптычны сказ рэалізуецца ў схеме Pron Pers_n $\otimes Pron Pers_g$ у N_a .

Семантычная структура эліптычных канструкцый можа ўключаць актант першы, сірканстант месца і два сірканстанты часу – факультатыўныя кампаненты, якія ўказваюць на час ажыццяўлення перамяшчэння. У сказе *Прыбегла на пошту. Цёмна ў вачах. У Мінск напісала некалькі слоў. Пайшила тэлеграма па правадах. Лена той хвілю – зноўку дамоў (П. Броўка)* суб'ект (A_1) з'яўляецца актыўным і сам ажыццяўляе перамяшчэнне ў прасторы. Названы сказ адпавядае схеме $N_n \otimes Adv \otimes Temp \otimes Adv \otimes Temp \otimes Qnal \otimes Dir$, якая рэалізуе прапазіцыю перамяшчэння.

Пропазіцыйная структура можа змяшчаць актант і трэй сірканстанты са значэннем дынамічнай лакалізацыі. Першы актант у такіх сказах указвае на асобу, якая ажыццяўляе перамяшчэнне, а сірканстант – на прасторавыя арыенцыры, у межах якіх ажыццяўляецца перамяшчэнне. Пяцікампанентны эліптычны сказ *Я ... праз слухавое акно і па даху – на гарод (В. Быкаў)* рэалізуецца ў схеме Pron Pers \otimes праз N_g на N_d на N_a .

Прапазіцыйная структура можа змяшчаць акрамя сірканстантаў месца сірканстанты спосабу дзеяння, якія хоць і з'яўляюцца факультатыўнымі, аднак значна пашыраюць і ўдакладняюць семантыку сказа. Сказы Я ярам-долам, калі жыста, цераз лета, з-за ракіты – Да цябе, хлапчына, на-прасткі (Г. Бураўкін); Насустрач ім – такай знаёмаі рыскай – гусей цяж-кая хвілістая ніць (Т. Бондар); Ну, а я без перасадкі на канікулы – да моў (А. Куляшоў); Ён – кулём з елкі – ў снег... (Т. Бондар) змяшчаюць сірканстанты спосабу дзеяння, якія ўказваюць на спосаб працякання перамяшчэння. Прыведзеныя сказы рэалізууюцца ў схемах Pron Pers \otimes Adv Dir, да Pron Pers_g, Adv Qnal; N_n \otimes насустрач Pron Pers_d Adv Qnal; Pron Pers \otimes Adv Qnal Adv Dir; Pron Pers \otimes Adv Qnal з N_n ў N_a.

Такім чынам прапазіцыйная семантыка можа складацца з камбінацый розных па харектары кампанентаў. Гэтыя кампаненты кампенсуюць апушчаны дзеяслou і фарміруюць прапазіцыю перамяшчэння ў прасторы.

Як бачна, эліптычныя сказы ў беларускай мове могуць утвараць прапазіцыю перамяшчэння. Пропазітыўнае значэнне фарміруеца дзякуючы матэрыяльна выражаным актантам і сірканстантам, якія ў працэсе семантычнай каардынацыі паміж сабой і прайяўляюць дзеяслouную семантыку дзякуючы адваротнай валентнасці сірканстантаў. Рэалізацыя актантна-сірканстантнага комплексу адбываецца ў працэсе мадэлявання моўных адзінак сродкамі, уласцівымі гэтай мове. Сэнсавы комплекс, які ўтварае прапазіцыю перамяшчэння ў прасторы, рэалізуецца ў кампактных схемах сінтаксічных адзінак, уласцівых беларускай мове. Колькасць такіх схем у беларускай мове даволі вялікая. Гэта абумоўлена тым, што рэалізацыя сэнсавага задання (пропазіцыі) можа ажыццяўляцца рознымі сродкамі: ізаморфнымі і неізаморфнымі структурамі, марфалагізаванымі і немарфалагізаванымі членамі сказа. Феномен эліптычнага сказа заключаецца ў тым, што пропазіцыйнаяльная функцыя перамяшчэння ў прасторы можа выражанацца нульвой вербалізацыяй. Гэта значыць, што кампаненты семантычнай структуры названага сказа маюць моцную прямую і адваротную семантычную валентансць.

2. Эліптычныя канструкцыі з пропазіцыйай статальнай лакалізацыі

Пропазіцыя эліптычных сказаў са значэннем статальнай лакалізацыі складаецца з комплексу непрэдыкатыўных кампанентаў. Звичайна ў склад названай пропазіцыі ўваходзіць актант аб'ектнага або суб'ектнага тыпу (Ag Object) і лакатыў (S Loc). Актанты ўказваюць на аб'ект або суб'ект, які размяшчаецца адносна пэўнага арыенціра. Названая структура эліптычнага сказа са значэннем статальнай лакалізацыі з'яўляецца мінімальна неабходнай: іры адсутнасці прэдыкатнага кампанента /быцы/, /находзіцца/ пропазіцыйную семантыку ўтвараюць непрэдыкатныя – у далзеных выпадку аб'ект (суб'ект) і лакатыў. Названая пропазіцыя рэалізуецца толькі ў ізаморфных структурах.

2.1. Эліптычныя канструкцыі са значэннем статальнай лакалізацыі ў межах прасторавага арыенціра

Эліптычныя канструкцыі са значэннем статальнай лакалізацыі ў межах прасторавага арыенціра ўключаюць нульвы дзеяслou і два матэрыяльна выражаныя кампаненты. Адметнасць семантыкі названых сказаў заключаецца ва ўказанні на кампактны арыенцір пры дапамозе пэўных злучнікаў у спалучэнні з лакатывам. Якасны склад кампанентаў у падобных сказах можа быць розным. Пропазіцыя можа ўключаць адушаўлённы суб'ект (агенс) і лакатыў Ag \otimes S Loc: Твае салдаты тут, у акопах (А. Дудараў); Ля маці – дзеці: Лёдзя з мужам, Антось, Мікіта, Тамаш... (Н. Гілевіч); У засадзе Баранаў Васіль (А. Куляшоў); Ноч. Снягі, як горы. На снягах салдаты з 27-га Сімбірскага полка (П. Броўка); Бацька – у атрадзе (В. Быкаў); Як ні скажася, зель: і цілжска па кавалку зарабляць. На сяле ўсё немцы ў касках, а Міхель не чуеаць (П. Броўка). Рэалізацыя семантычнай мадэлі можа ажыццяўляцца рознымі структурамі: Ag \otimes Loc \rightarrow N_n \otimes Rel Adv; N_n \otimes I; N_n \otimes U N_i; N_n \otimes на N_i; N_n \otimes на N_i. Рэалізацыі пропазіцыйной семантыкі татычнай лакалізацыі не адразніваюць разнастайнасцю. Агенс і ўсёды выражанацца назоўнікам або займеннікам у форме назоўнага склону. У названых канструкцыях толькі лакатыў мае розныя формы выражэння. Лакатыў можа выражанацца назоўнікам з прына-зоўнікам: А се тут у хаце з жаніхом (Н. Гілевіч); На агародзе Хоня... (І. Мележ); Ноў су ў ліпавых начоўках дзіця і песня... (Т. Бондар); прыслоўем: Тыхы дома... (І. Мележ); займеннікам з прына-зоўнікам: З некуль высокічы азік, пабег – сургунём; На ім – дзядзька Тамаш з величэзным сапо... (П. Броўка); прыслоўным займеннікам: Кінь буракі ды прыбярыва-ся... Сваты там... (І. Мележ). Аднак формы выражэння лакатыва не змяннююць яго сінтаксічную ролю. У структуры пропазіцыі лакатыў указвае на месца знаходжання суб'екта.

Пропазіцыя статальнай лакалізацыі можа ўключаць аб'ект (неадушаўлённы прадмет) і лакатыў. Семантычнай мадэль эліптычнага ўключае Objekt \otimes Loc. Структурна названыя сказы не адразніваюць ад палірэдніх, акрамя спосабу выражэння аб'екта. Аб'ект у такіх сказах звычайна выражанацца назоўнікам: На вуліцы – ластавак радасны цвігат (Н. Гілевіч); Хлеб – у дзяжы і на лапаце, На подзе ў печы, На стале, I на далонях ічас-най маці... (Н. Гілевіч); Там, напэўна, гаі (Н. Гілевіч); Наперадзе – мосцік драўляны стары (Н. Гілевіч); I ўбачыў ружы... Скрозь і ўсюды – Духмяны квет, ружовы квет (Н. Гілевіч). N_n \otimes U N_i; N_n \otimes Adv Dir, N_n \otimes Rel Adv.

Дыктумы змест падобных сказаў прадстаўлены элементарнай пропазіцыйай, якая ўключае суб'ект або аб'ект і лакатыў. Пасутнасці названых непрэдыкатыўных кампаненты і складаюць семантыку эліптычнага сказа. Семантычнай структуре такіх сказаў двухкампанентная.

2.2. Эліптычныя канструкцыі са значэннем статальнай лакалізацыі за межамі прасторавага арыенціра

Названая разнавіднасць эліптычных сказаў сустракаеца таксама вельмі часта. Семантычна структура гэтых сказаў не адразніваецца ад пярэдніх і ўключае аб'ект або суб'ект і лакатыў. Адзінае адразненне названых канструкций заключаецца ў тым, што яны змяшчаюць адпаведныя прыназоўнікі, якія ўказваюць на тое, што суб'ект або аб'ект знаходзіцца па-за межамі прасторавага арыенціра. Часцей у такіх сказах ужываюцца злучнікі *за*: *За хмарай шызай – неба сінява...* (Р. Баравікова); *За беражском – чистая вада* (І. Мележ); *За лугам – магільнік, хмызняк і багна* (З. Бядуля); *Там, за сінім ціхім борам, шмат засмучаных суніц* (А. Куляшоў); *Дарога – за ўйнай мяжой* (Т. Бондар); *За шыбай – снегсанскі лядок...* (Р. Баравікова); ...*За дзеравянаю канцавою вуліцою – мураваны гръмуучы горад* (К. Чорны) – *Об'ект Ø S Dyn → N_n Ø за N_j; ля: ...Шытины куст – ля хаты – на шляху* (Р. Баравікова) – *N_n Ø ля N_g; перад: I палкоўніка постачь у яго перад вачыма* (П. Броўка) – *N_n Ø перад N_j; побач: Побач са столом – канапа* (А. Макаёнак) – *N_n Ø побач са N_j.*

У падобных сказах могуць ужывацца і іншыя злучнікі, што змяняе толькі форму выражэння лакатыва і не ўшывае на элементарную пра-пазіцыю эліптычнага сказа.

2.3. Эліптычныя канструкцыі са значэннем статальнай лакалізацыі паміж прасторавых арыенціраў

Сустракаючыя эліптычныя сказы са значэннем статальнай лакалізацыі паміж прасторавымі арыенцірамі. У падобных канструкцыях пра-пазіцыя статальнай лакалізацыі рэалізуецца пры дапамозе прыназоўнікаў *між*: *На дзядзінцы сабраўся сход. Між дзядоў і жанчын – Цыбука...* (Н. Гілевіч); *Дачку ж маю ты знаў, Мальвіну? З дзіцяткам тут іх вечны сон. Вось і прыходжсу на магілу. Унь – агароджа між сасон* (Н. Гілевіч); *На поплав паміж лесу і ракі – вялікі яркі агонь* (І. Козел) – *N_n Ø між N_g; сярод: Сярод іх – і мой няроўны почырк* (Р. Баравікова); *Сярод палеткаў – лу авінь* (Н. Гілевіч) – *N_n Ø сярод N_g.*

Прапазіцыя эліптычных сказаў са значэннем статальнай лакалізацыі можа ўскладняцца і іншымі кампанентамі. Пры гэтым структура дыктуемага зместу можа ўключаць іншыя віды сірканстантаў. Гэты часгей склад пра-пазіцыі ўскладняеца сірканстантам часу S Temp. Гэты гэтым эліптычны сказ мае або пэўную часавую суднесенасць, або сірканстант часу ўказвае на паўтаральнасць падзеі. У сказах *I сягоння – всесель* (К. Чорны); *Нібыто ўжэ і зіма* (І. Мележ) *N_n Ø Adv Temp* пра-пазіцыя ўключае сірканстанты часу сягоння, ужо, якія канстатуюць наяўнасць пэўных фактагаў у момант гутаркі. Прывітам факты гэтыя могуць абазначаць стан, апрадмечанае дзеянне або з'явы прыроды: *На зары – толькі дрэў трапятанне* (Р. Баравікова); *Штодня – музыкі, баль за балем* (Р. Баравікова) – *N_n Ø*

равікова) – *N_n Ø Adv Temp*. Прапазіцыя названых сказаў двухкампанентная: яна ўключае аб'ект і сірканстант часу.

Аднак структура пра-пазіцыі можа пацыфіравацца за кошт факультатыўных кампанентаў – сірканстанта спосабу дзеяння. Названы кампанент S Qnal удакладняе семантыку эліптычнага сказа, уносячы адценне спосабу дзеяння. Семантычна мадэль названага сказа змяшчае кампаненты *Об'ект Ø S Loc S Qnal* і рэалізуецца звычайна ў схеме *N_n Ø Adv Loc Adv Qnal*: *Травінка на губах – гарчынка папроку* (Т. Бондар); *На кустоўі – аимоццем – апаратка* (Г. Бондар); *Сляды наперадзе – глыбока, густа* (Т. Бондар); ...*Дзве руки – ля сэрца накрыж...* (Н. Гілевіч).

Як бачна, эліптычныя сказы са значэннем статальнай лакалізацыі адразніваюцца ад аналагічных сказаў са значэннем дынамічнай лакалізацыі. Розніца заключаецца ў харктары прэдыката (нулявога) і харктары прэдыкатаў дынамічных адносін паміж кампанентамі. Прапазіцыя эліптычных сказаў як аднаго, так і другога тыпу мае адноўльковую колькасць кампанентаў і ідэнтычную семантычную структуру *Об'ект (Subject) Ø S Loc (S Dir)*. Аднак розніца заключаецца ў прыкметце рэферэнтнасці адносна суб'екта або аб'екта. У структуры пра-пазіцыі са значэннем дынамічнай лакалізацыі актанты суб'ектнага трупа маюць рэферэнтны харктар. Рэферэнтнасць агента *Я – у атрад* (Г. Гілевіч) прайўляеца ў суднесенасці кампанента з аб'ектам рэчаісласці. Акрамя таго агенс я з'яўляеца не-прэдыкатыўным кампанентам у структуры сказа. Нерэферэнтны харктар кампанента *Шытіны куст – ля хаты* (Р. Баравікова) тлумачыцца быцційным харктарам пра-пазіцыі дадзенага сказа і тым фактам, што кампанент куст уваходзіць у структуру прэдыката. Увогуле сказы са значэннем быццінасці, экзістэнцыі маюць пэўную асаблівасці. Значэнне экзістэнцыі ў падобных сказах фіксуецца або па прастораваму, або па часаваму параметрах. Аднак эліптычныя сказы з падобным значэннем маюць сваю адметную асаблівасць: у іх актуалізуецца або лакатыў, або імя, нягледзячы на нерэферэнтны харктар.

3. Эліптычныя канструкцыі з пра-пазіцыяй актыўнага дзеяння

Эліптычныя канструкцыі са значэннем актыўнага дзеяння таксама часта сустракаюцца ў беларускай мове. Прапазітыўная семантыка эліптычнага сказа ўключае цэласны прэдыкатыўны комплекс, які змяшчае актанты і сірканстанты, што фарміруюць прэдыкатыўную семантыку. Асаблівасцю эліптычных сказаў з'яўляеца паўната дыктуемага зместу пры адсутнасці дзеяслоўя. Семантыка эліптычных сказаў актыўнага дзеяння складаецца з пра-пазіцыйна істотных кампанентаў. Колькасць названых кампанентаў павінна ўключаць як мінімум тры адзінкі: эліпсаны дзеяслоў і два кампаненты, якія ўтвараюць семантыку сказа. Экспліцытна выражаныя кампаненты могуць утвараць розныя камбінацыі актантай і сірканстантаў. Сярод эліптычных сказаў з названай пра-пазіцыяй вялікую группу складаюць канструкцыі са значэннем дзеяння.

3.1. Эліптычныя сказы з прапазіцыяй актыўнага дзеяння ізаморфнай структуры

Эліптычныя сказы з прапазіцыяй дзеяння могуць уключаць розныя актанты і сірканстанты, якія з'яўляюцца прапазіцыйна істотнымі. Прапазіцыйная істотнасць кампанентаў сказа заключаецца ў іх здольнасці ўтвараць пэўную семантыку без дзеяслова на аснове адваротнай валентнасці. Камбінацыя названых кампанентаў эліптычнага сказа можа быць самая розная. Гэта залежыць ад характару семантычных актантаў і сірканстантаў.

Часта сустракаюцца прапазіцыі, якія ўключаюць *агенс* (або *аб'ект*) і пэўныя від *сірканстанта*. Пазіцыйная семантыка ў такіх канструкцыях можа складацца з двух кампанентаў: *аб'екта* дзеяння (*Object*) і *сірканстанта* месца (*Adv Dir*). Семантычная мадэль сказаў змяшчае *Object* \otimes *Adv Dir* і рэалізуецца ў схеме N_a \otimes N_g Pron \otimes N_a . У сказах *На сметнік – хлеб! Духмяны! Смачны! I гэта ў нас, дзе сам народ – I гаспадар, і распарадчык Усіх багаццяў і дабром!* (Н. Гілевіч); *Усе – ахвяры, Усё – ў агонь, у касцёр!* (Т. Бондар) прапазіцыйная семантыка прадстаўлена *аб'ектам* і *сірканстантам* месца, што дазваляе правіўцца ў глыбіннай структуры предыката са значэннем дзеяння. Названыя сказы з'яўляюцца трохкампанентнымі і не ўключаюць *агенс* – утваральніка дзеяння. Такая з'ява часта назіраецца ў аднастайных няпоўных сказах.

Прапазіцыя актыўнага дзеяння можа ўключаць і *агенс*, пры гэтым структура эліптычнага сказа змяшчае чатыры кампаненты, а сам сказ становіцца двухсастаўным: *Ты грамату лепш – у печ. Гэта не забаўка* (В. Быкаў) – Pron Pers N_a \otimes N_g ; Семантычная мадэль названага сказа ўключае кампаненты *Ag Object* \otimes *Adv Dir*, якая рэалізуецца ў схеме. Агенс выконвае семантычную функцыю ўтваральніка дзеяння, *аб'ект грамату* і *сірканстант* месца ў *печ* канчаткова конкретызуецца апушчаны дзеяслou і вызначаюць яго семантычны модуль (у дадзеным выпадку семантычны модуль апушчанага дзеяслова адпавядае семе /*кінуць*/).

Аналагічным чынам фарміруеца прапазіцыйная семантыка ў сказе *Спеліць, спеліць сонца ягаду – ажыну. Сонца – не ў аконца, еду на чыжынку* (Р. Баравікова). Прапазіцыя дзеяння прадстаўлена тут *агенсам* і *сірканстантам* месца *Ag* \otimes *Adv Dir* і рэалізуецца ў схеме N_n \otimes N_g \otimes N_g . Названая семантычная мадэль можа паширацца за кошт бенефіціэнса *Ag* \otimes *Ben Adv Dir* (Pron Pers \otimes Pron Pers \otimes N_g), які ўдакладняе ёсабу, дзеля якой ажыццяўляеца пэўнае дзеянне:

- *Мы вам – у баковачцы.*
- *Не трэба. Нам вось тут. На лаўках* (І. Мележ)

Акрамя *сірканстанта* месца, прапазіцыя актыўнага дзеяння можа ўключаць *пацыент*, які ўказвае адушаўлены *аб'ект*, на які накіравана дзеянне. Пацыенс паширае семантычную мадэль сказа *Pat* \otimes *Adv Dir* і ўдакладняе змест прапушчанага предыката. Гэтая семантычная мадэль рэалізуецца ў вялікай колькасці схем, што абумоўлена граматычнымі формамі кампанентаў эліптычнага сказа: *Во парадачкі пайшли! ... Яго ... у*

міліцию! (М. Матукоўскі) – Pron Pers_g \otimes N_a ; *Сыночак!* Куды ж гэта цябе (І. Козел) – Pron Pers_g \otimes Rel Adv.

Пацыенс як састаўны кампанент прапазіцыйнай семантыкі адыхрывае значную ролю ў фарміраванні семантыкі эліптычнага сказа. Пацыенс, з'яўляючыся элементам працэсуальныя предыкатаў, называе ўдзельніка ситуацыі, на якога накіравана актыўнае дзеянне. У сказах *Пацарствуе – „Слон”, а потым „Асла” на яго месца* (А. Макаёнак); *Яе, – кінуў ён на Супаніду, – нікуды за парог* (В. Быкаў) (N_a \otimes N_g ; Pron Pers_a \otimes Rel Adv) семантычную функцыю актыўнага дзеяння ўтвараюць семантыка-сінтаксічныя адносіны *Pat* – *Adv Dir*, што ўказвае на іх прапазіцыйную істотнасць.

Значную ролю ў фарміраванні прапазіцыі актыўнага дзеяння адыхрываюць *сірканстанты способу дзеяння* \otimes *Qnal*. І гэта невыпадкова. Працэсуальнаяя предыкаты звычайна ўключаюць у сябе кампаненты, якія ўказваюць на спосаб працякання працэсу. У эліптычных сказах наяўнасць такіх кампанентаў з'яўляецца добавяковай, бо менавіта яны ўтвараюць прапазіцыйную семантыку тыпу ўяўной пазіцыі дзеяслова. Кампазіція семантычных кампанентаў ў яго можа быць самай рознай. Аднак часцей за ёсё выкарыстоўваюцца эліптычныя сказы, семантычная мадэль якіх уключае наступныя кампаненты: *Ag* \otimes *S Qnal*. У творах мастацкай літаратуры такія сказы ўжываюцца падраўнальнай часта. Сірканстант спосабу дзеяння можа выражашца розныя і часцінамі мовы, а семантычная мадэль можа рэалізацца ў чекалькіх схемах: *Баўка нездароў, дык я – адзін* (К. Чорны) – Pron Pers \otimes N_n \otimes Adv; *Радуйся, што сэрца – на шматкі... Ад надрыўных думак і сыхання* (Р. Баравікова) – N_n \otimes N_a ; *Як хто, а я – па-свойму* (І. Мележ) – Pron Pers \otimes Adv $Qnal$; *Не былое ажывае, а старадаўнє – за шмат вялікую ах гэтае сумотнае сустрэчы. Балышак – да Замчышча, агні – вянком, плац – паланяннак* (Т. Бондар) – N_n \otimes *S Qnal*. Пропазіцыйная семантыка ў названых сказах характарызуецца семантыка-сінтаксічнымі адносінамі агенса і сірканстанта спосабу дзеяння *Ag* – \otimes *S Qnal*.

У сказах з падобнай прапазіцыяй назіраецца і іншая канфігурацыя структурных кампанентаў. У эліптычным сказе можа мець экспліцытнае выражэнне звязуючая частка састаўнога дзеясловаўнага выказніка. Экспліцытна выражаная частка можа змяшчаць мадальнае значэнне, указываючы пры гэтым на граматычныя формы нульвога выказніка: *Я спрабавала – і без маскі, і без спецвопраткі, як многія* (М. Матукоўскі) – Pron Pers – без N_g .

Як паказваюць назіранні, прапазіцыйная семантыка эліптычнага сказа ўключае ўесь предыкатыўны комплекс, у якім актанты і сірканстанты на аснове адваротнай валентнасці і ўтвараюць семантыку сказа.

Вялікую группу складаюць эліптычныя сказы, прапазіцыя якіх змяшчае *агенс і аб'ект (Ag Object)*. Гэтая семантычная мадэль прадстаўлена рознымі мадыфікацыямі эліптычных сказаў, у якіх семантычны комплекс прад-

стаўлены самымі рознымі часцінамі мовы і граматычнымі формамі. Аб'ект у семантычнай мадэлі сказа адыгрывае значную ролю: ён кваліфікуе семантыку нулявога выказніка, стан або семантычныя адносіны. Сказы з падобнай семантыкай могуць складацца з трох кампанентаў. У сказах *Гэта ж дорага, мусіць, – спалохалася Сцяпана*. – *Во, хадзіць няма ў чым. У Хведзькі башмакі разарваліся, а ён – скрыпку!* (В. Быкаў); *Рантам наш маленькі Уладзік – за начальніка руку* (П. Броўка) агенс і аб'ект дзеяння апісваюць семантыку дзеяння суб'екта, накіраванае на неадушаўлённы аб'ект, якое носіць фізічныя характеристы. Названая мадэль у беларускай мове можа быць прадстаўлена значнай колькасцю схем: Pron Pers \emptyset N_a; N_n \emptyset за N_a. Такім чынам семантыка дзеяслага прапазіцыяльных адносін фарміруецца за кошт узаемадзеяння семантычных складаючых аганса і аб'екта. Спосабы выражэння аганса і аб'екта могуць быць самымі рознымі: *Вось гэта дзела: зяць на парог, цешча – за бутэльку* (М. Матукоўскі) – N_n \emptyset за N_a. Аднак спосаб выражэння не ўпłyвае на семантычныя адносіны паміж агансам і аб'ектам, таму глыбінная структура сказа не змяняецца. У канструкцыях, дзе агенс змяшчаецца ў папярэднім сказе або вядомы з сітуацыі, прапазіцыйная семантыка ўтвараецца ў выніку ўвядзення ў семантычную мадэль сірканстантаў. Падобныя сказы адпавядаюць семантычнай мадэлі Objekt \emptyset S Dir: *Убегла ў пакой. Кнігі, шыткі са стала – на падаконнік. Стол – ад сцяны. На стол – чисты настольнік* (І. Мележ); *Забіты. Дзве кулі. Адна ў грудзі, другая ў жывот* (В. Быкаў) і рэалізуецца ў схемах N_n \emptyset на N_a; Pron Num \emptyset у N_a. Відавочна, што рэалізууючыся ў розных структурных варыянтах, названыя вышэй эліптычныя сказы могуць быць аб'яднаны ў адзін клас прапазіцыйнай семантыкі.

Пропазіцыйная актыўнага дзеяння можа ўтварацца шляхам увядзення ў семантычную мадэль сказа адрасата. У такіх выпадках мадэль сказа складаецца з чатырох кампанентаў Ag \emptyset Adr Objekt. Адрасат у названых сказах з'яўляецца абавязковым пропазіцыйна істотным кампанентам, наяўнасцю, якога „патрабуе” семантычнае валентнасць нулявога дзеяслага: *Таты і мы* гэтых дзетак запускаюць касмічныя караблі, лятаюць на ракеты ўніверсамалётах. *А мы іх дзецям – грабелькі, лапаткі, тачкі* (М. Матукоўскі) – Pron Pers_n \emptyset N_d N_a; *Сюды мы вернем якую-небудзь кантору, а вам – пяць пакояў* (А. Макаёнак) – Pron Pers \emptyset Pron Pers_d N_a; *Я вас пажыцце за забеспечваю ўдосталь чыстай водой, а вы мне – сваю кароту* (А. Макаёнак) – Pron Pers_n \emptyset Pron Pers_d N_a.

Пропазіцыйная актыўнага дзеяння ўтвараецца ў падобных эліптычных сказах на аснове ўзаемадзеяння аганса, адрасата і аб'екта. Такая кампація семантычных кампанентаў прадвызначае актыўнае дзеянне аганса, накіраванае на суб'ект і прызначанае адрасату. Граматычнае выражэнне названых кампанентаў можа быць самымі розными у беларускай мове. Аднак найбольш часта агенс і адрасат выражаютца асабовымі займеннікамі або назоўнікамі, аб'ект выражаетца назоўнікам: *Я яе замкну, а ключык –*

вам... (А. Макаёнак) – Pron Pers_n \emptyset Pron Pers_d N_a; *Я табе – і дошкі, і шыфер. Жонку ў санаторый* (А. Дзяледзік) – Pron Pers_n \emptyset N_a.

Мадэль эліптычнага сказа з прапазіцыйай актыўнага дзеяння можа змяшчаць і трох кампаненты. Гэта адбываецца ў тых выпадках, калі эліптычны сказ з'яўляецца пэўна-асабовым і агенс у скaze адсутнічае. Мадэль падобнага сказа складаецца з аб'екта, нулявога дзеяслага і адрасата – Objekt \emptyset Adr і рэалізуецца ў вялікай колькасці мадыфікаций: – *А потым маршал Зорку дастае... Гэта – табе. капітан...* (А. Дудараў) – Rel_{na} \emptyset Pron Pers_d; *Пётр Іванавіч, чаю табе мацнейшага?* (А. Дзяледзік) – N_g \emptyset Pron Pers_d; *Калі ўдасца – табе найперш аўтамат...* Далей – правіцельственная награда. Ну, і ў атрад, вядома, сходу (В. Быкаў) – N_a \emptyset Pron Pers_d; *Першы экземпляр – ім, а копія – мне, і за тое дзякую* (А. Макаёнак) – N_a \emptyset Pron Pers_d; Толькі скажы яму, каб дзве фотакаг тачкі. Адну – сабе, а другую ў клуб (А. Макаёнак) – Pron \emptyset Pron Pers_d; *I Аўласавым коням – двайную порцую аўса* (А. Макаёнак) – N_g \emptyset N_a. Адрасат у названых сказах часцей за ўсё выражаетца асабовым засменікам у форме давальнага склону. Семантыка актыўнага дзеяння ў прыведзеных прыкладах базіруеца на аснове сумы значніх пропазіцыйных кампанентаў, прычым адрасат (Adr) адыгрывае здзяйненне з галоўных роляў: указвае асобу, на каго накіравана дзеяньне, выражанае эліпсованым прэдыкатам.

Мадэль сказа з семантыкай актыўнага дзеяння можа ўключаць каагенс, які кваліфікуе агенс і указвае на сумеснасць актыўнага дзеяння – Ag Saag \emptyset Objekt. Рэалізацыя названай мадэль ў беларускай мове можа быць самай рознай: *Мы з вамі – адну вялікую справу* (А. Дзяледзік) – Pron Pers_n з Pron Pers_d \emptyset N_a. Пропазіцыйная семантыка у такіх сказах адпавядае суме значніяў каагенса і аб'екта.

Семантычнае мадэль эліптычнага сказа можа ўключаць інструмент дзеяння (Instr). Інструмент характарызуе прэдыкат і ўдакладняе семантыку пропазіцыі. Мадэль такога сказа звычайна змяшчае агенс, інструмент, аб'ект і нулявы дзеяслагу – Ag \emptyset Instr, Objekt. Аднак колькасць кампанентаў мадэль не заўсёды з'яўляецца пастаяннай: могуць адсутнічаць агенс або аб'ект у залежнасці ад кантэксту. У скaze *Каб ён быў мой сваяк – я б яго – памялом з дому* (В. Быкаў) – Pron Pers_n \emptyset Pron Pers_d N_l з N_a пропазіцыйная семантыка змяшчае максімальную колькасць кампанентаў: агенс, аб'ект і прыладу. Сказ *Ты што біцца захацеў?* Дык можаць галавой або вугал (А. Макаёнак) змяшчае сродак, аб'ект і агенс, выражаны ў пропазіцыі.

Сказы з актантамі інструментальнага характеру могуць трансфармавацца пэўным чынам. Часцей за ўсё трансфармуюцца склонавыя формы назоўнікаў. У скaze *Казаў: маленькі, курчавы – як пакаёвы сабачок*. Але на выгляд – надта бравы! I на Адама – кулачок

(Н. Гілевіч) – на $N_g \otimes N_a$ трансфармуеца назоўнік кулачком → кулачок, што абумоўлена метрыка-рытмічнай арганізацыяй верша.

Мадэль эліптычнага сказа са значэннем актыўнага дзеяння можа ўключачь партатыў (Part), які ўказвае на адносіны паміж агенсам і іншымі кампанентамі актантнага тыпу. Мадэль падобных сказаў складаеца звычайна з агенса, нульвога дзеяслова, партатыў і сірканстант месца ($Ag \otimes Part S Dir$). Аднак колькасць кампанентаў можа вар'іравацца ў залежнасці ад семантычнай функцыі прэдыката. У сказе З якога часу ў вас агентам гэтая жанчына? (В. Быкаў) – З N_g у Pron Pers $\otimes N_l N_n$ партатыў агентам фарміруе прапазіцыяльную семантыку дзеяння сумесна з іншымі экспліцытна выражанымі кампанентамі.

Літаратура

1. Адмони В.І. Основы теории грамматики. – Л.: Наука, 1964. - 238 с.
2. Багдасарян В.Х. К вопросу об имплицитном в языке // Философия и методологические вопросы науки: Сб. ст. / Акад. наук Армян. ССР, Ин-т философии и права; Отв. ред. Г.А. Чеворкян. – Ереван, 1977. С. 96–108.
3. Блох М.Я. Неполное и вторично полное предложения как строевые элементы разговорной речи // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи: Межвуз. сб. науч. тр. Горький, 1987. С. 13–20.
4. Бурак Л.І. Сучасная беларуская мова: Спітаксіс. Пунктуацыя. – Мін.: Універсітэтэцака, 1987. - 320 с.
5. Ганова Е.І. Контекстные средства актуализации имплицитных темпоральных значений // Коммуникативный аспект: процессы и единицы: Сб. ст. / Саратов. ун-т; Отв. ред. Л.В. Шипкова. – Л., 1991. Межвуз. сб. науч. тр. / Рост. гос. пед. ун-т; Отв. ред. Л.В. Шипкова. – С. 25–31.
6. Дубовцева Т.Ф. Семантизация эллиптических конструкций как условие их функционирования в диалоге // Взаимодействие социальных и структурных факторов в языке и речи: Сб. ст. / Саратов. ун-т; Отв. ред. Л.И. Баранникова. – Саратов, 1988. С. 79–84.
7. Соловьёва А.Л. Эллипсис и перенос функций в сferes предикативно-обстоятельственных отношений в сложном предложении современного русского языка: Межвуз. сб. ст. / Куйбышев. гос. ун-т; Отв. ред. Е.С. Скобликова. – Куйбышев, 1982. С. 97–104.
8. Фоминых Б.И. Типы эллиптических предложений в русском языке и их эквиваленты в чешском // Вопросы современного русского языка и диалектологии: Сб. ст. / Свердл. гос. пед. ин-т; Отв. ред. В.Н. Светлова. – Тюмень, 1965. С. 99–114.
9. Ширяев Е.Н. Основы системного описания незамещённых интонационных позиций // Системный анализ значимых единиц русского языка. Спітаксіческие структуры: Межвуз. сб. / Красноярск. ун-т; Науч. ред. В.А. Белошапкова. – Красноярск, 1984. С. 11–21.

Г.К. Чахоўскі

ПАНЯЦЦЕ ДЫСКУРСУ Ў СУЧАСНАЙ ЗАМЕЖНАЙ ЛІНГВІСТЫЦЫ

Структура дыскурсу мае на ўвазе наяўнасць дзвюх істотна супрацьпастаўленых роляў – моўцы і адрасата, таму сам працэс моўных

зносін можа разглядацца ў гэтых дзвюх перспектывах. Мадэляванне працэсаў генеравання (сінтэзу) дыскурсу – не тое ж, што і мадэляванне працэсаў разумення (аналізу) дыскурсу. У навуцы аб дыскурсе вылучаючы дзве групы работ – тыя, што даследуюць структуру дыскурсу (напрыклад, выбар лексічных сродкаў у працэсе намінацыі некаторых аб'ектаў), і тыя, што даследуюць разуменне дыскурсу адрасатам (напрыклад, пытанніе аб тым, як слухач разумее рэдукаваныя лексічныя сродкі тыпу займенніка ён і суадносіць іх з тымі або іншымі аб'ектамі). Акрамя таго, ёсць яшчэ трэцяя перспектыва – аналіз моўных зносін з пазіцыі самога тэксту, які ўзнікае ў працэсе дыскурсу (напрыклад, займеннікі ў тэксле можна разглядаць безадносна да працэсаў іх выкарыстання моўцам і разумення адрасатам – як структурныя сутнасці, што знаходзяцца ў пэўных адносінах з іншымі элементамі тэксту).

Міждысцыплінарны кірунак, які вывувае дыскурс, а таксама адпаведны раздел лінгвістыкі маюць адольгаваю назуву – дыскурс[іў]ны аналіз (discourse analysis) або дыскурс[іў]ныя даследаванні (discourse studies). Нягледзячы на тое, што моўне ўзаемадзеянне на працягу некалькіх стагоддзяў было предметам тых дысцыплін, як рыторыка і прамоўніцкае майстэрства, а затым – стылістыкі і літаратуразнаўства, дыскурсіўны аналіз склаўся як асобны навуковы напрамак толькі ў апошнія дзесяцігоддзі. Адбылося гэта на фоне тэндэнцыі, якая панавала ў лінгвістыцы на працягу большай часткі XX ст., – барацьбы за “ачышчэнне” навукі ад мове ад вывучэння маўлення. Ф. дэ Сасюр лічыў, што сапраўдныя аб'ектам лінгвістыкі з’яўляецца моўная сістэма, Н.Хомскі замікаў лінгвістай вывучаць моўную “кампетэнцыю” і абстрагавацца ад пытання выкарыстання мовы. У апошнія гады пазнаваўчыя ўстаноўкі ўзвядзяць аб мове пачалі істотна змяняцца: пераважае меркаванне, згодна з якім ніякія моўныя з’явы нельга адэкватна зразумець і апісаць без уліку іх дыскурсіўных аспектаў. Таму дыскурсіўны аналіз робіцца адным з цэнтральных разделаў лінгвістыкі.

Дыскурс, як і іншыя моўныя сутнасці (марфемы, слова, сказы) будзе згодна з пэўнымі правіламі, хараектэрнымі для адпаведнай мовы. Факт існавання моўных правіл і абмежаванняў часта дэманструеца пры дапамозе негатыўнага матэрыялу – эксперыментальных моўных утварэнняў, у якіх правілы або абмежаванні парушаюцца.

Сярод напярэднікаў дыскурсіўнага аналізу як асобнай навуковай дысцыпліны варты прыгадаць прынамсі дзве даследчыцкія традыцыі. Па-першое, гэта традыцыя этналінгвістычных даследаванняў, арыентаваных на запіс і аналіз вусных тэкстаў; сярод найбольш вядомых прадстаўнікоў гэтай традыцыі – школа амерыканскай этналінгвістыкі, заснаваная Францам Боасам. Па-другое, гэта чэшская лінгвістычная школа, створаная Вілемам Матэзіусам, якая аббудзіла цікавасць да такіх паняццяў, як тэма і камунікацыйная арганізацыя тэксту.

ЗМЕСТ

Раздел I

Бадзевіч З.І.	Леанід Іванавіч Бурак. Да 75-годдзя з дня нараджэння	4
Бурак І.Л.	Успаміны пра бацьку.....	6
Краснай В.П.	З кагорты руплёнцаў	7
Чайка Н.У.	Вучоны. Наставнік	10

Раздел II

Бадзевіч З.І.	Кленічы і іх фармальна-семантычныя асаблівасці ў творах Якуба Коласа	12
Балотнікава С.М.	беларуская тэрмінографія ў ХХ стагоддзі: кароткі агляд	15
Белакурская Ж.Я.	Пунктуацыяна афармленне зборніка Якуба Коласа “Другое читанье для дзяцей беларусаў”: рукапісы і друкаваны варыянты	18
Бурак І.Л.	Тэксцатвартаральная функцыя злучальных злучнікаў у мове мастацкай літаратуры	35
Важнік С.А.	Дэннатыўная структура сказаў з дзеяслоўнымі прэцыкатамі іерадачы інфармацыі і спосабы яе выражэння	38
Дзергачова Т.Л.	Беларуская фонастыстыка: актуальны стан, гісторыя, перспектывы	47
Кузьміч А.	Некаторыя аспекты назоўнікавай множнасці ў беларускай мове	54
Куліковіч У.І.	Перадача на пісьме назваў дзяржкаў і айконаў	60
Любецкая К.П.	Фарміраванне беларускай адміністрацыйна-юрыдычнай тэрмінлогіі ў ХХ ст. (на матэрывах перакладных лексікаграфічных крыніц)	63
Міхневіч А.Я., Кунцівіч Л.П., Назаранка Ю.В.	Мова. Моўца. Маўленне. (сторонкі арталағінага даведніка)	70
Рамза Т.Р.	Аналітычныя безасабовыя канструкціі	79
Савінкава І.І.	Этнацэнтрысцікі тэндэнцыі ў славянскай лексікаграфіі	84
Садоўская А.Л.	Нацыянальна-культурная спецыфіка фразеалагізмаў	90
Чайка Н.У.	Адносіны прэдыцыравання ў эліптычных сказах	103
Чайка Н.У.	Тыпы і структура прапазіцый эліптычных сказаў	124
Чахоўскі Г.К.	Паняцце дыскурсу ў сучаснай лінгвістыцы	147
Шахаб В.	Да праблемы катэгорыі склону ў беларускай мове	160
Шкілёнак В.Я.	Адметнасць газетнага тэксту	166
Якуба С.М.	Урокі педагогічнай практикі студэнтаў-філолагаў	169

Раздел III

Абабурка В.У.	Утварэнне новых лексічных адзінак на базе фразеалагізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове	175
Ануфрэеў А.	Праблема нормы і моўныя варыянты ў сучасным писцільнічным друку (на матэрывах раённых газет)	178
Бышка П.Ф.	Анализ цытаты <i>бог/чорт</i> у святле беларускіх парэміческіх кола 'п'янка, гарэлка'	183
Качан Н.У.	Структура пропазіціі простаіга сказа	186
Кунцісава Т.І.	Сувязі, службовай і семантычнай функцыі прыкнажоўніка у лексіка-семантычнай структуре сказа	190
Нядзілька Н.У.	Семантычная структура катэгорыі <i>nomina loci</i>	194
Пракончык К.	Назывы птушак у сучаснай беларускай мове: да праблемы находжания	197
Пятрова Н.Я.	Сінонімы ў творах Міхаіла Зароцкага	203